



Аддзел культуры Дрыбінскага райвыканкама

Дрыбінская цэнтральная раённая бібліятэка

**Паштова адрас:**

Дрыбінская раённая бібліятэка  
вул. Леніна, 39  
213971 г.п. Дрыбін,  
Магілёўская вобласць

**Кантактныя  
тэлефоны:**

(02248) 24-1-24

(02248) 24-5-68

E-mail: [dribin.bib@bk.ru](mailto:dribin.bib@bk.ru)

**Бібліятэка  
працуе:**

9-00 — 18-00

**выходны дзень:** субота

# Қатрушницкі лέшезень

Слоўнік дрыбінскіх  
шапавалаў



## Зямлі маёй жывое слова

Аднойчы, пад вячорақ, нейкія дзяды,  
Завеяныя снегам з'явілісь на парозе.  
Матуля запытала, хто яны, ідуць куды,  
Што прывяло іх пры такім марозе?

Мы – шапавалы, з Дрыбіна ідзем,  
Валёнкі “коўдзім” па заказу.  
Дазвольце, гаспадыня, мы прайдзём –  
За справу возьмемся адразу...


Я пільна ўглядаўся ў іх твары,  
Я так жадаў бацькоўскага цяпла.  
- Дзе ж тата твой? - спыталі шапавалы  
- Загінуў...- “пахаронка” ўжо прыйшла.

Дзядуля ўздыхнуў... і крыху памаўчаў,  
Тады мяне па галаве пагладзіў.  
З мяшка сваўго валёнкі ён дастаў  
І, па-бацькоўску, да нагі прыладзіў.

З тых дзён нямала часу мінавала;  
Я сам да сівай старасці дажыў.  
Заўсёды помню Дрыбінскага шапавала,  
Які мне ў дзяцінстве шчасце падарыў!  
А.Кананкоў

## Што чытаць пра шапавальства

- 1.Бондарчук, В.К. Еўдакім Раманавіч Раманаў / В.К. Бондарчук. – Мн., 1961
- 2.Валюшнае рамяство: Дрыбінскай воласці Магілёўскай губерні // Гісторыя сялянства Беларусі. У 3 т. Т.1. – Мн.: Беларуская навука, 1997.- С. 314.
3. Дрибинские шаповалы // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Дрыбінскага раёна; Рэд.кал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: белЭн, 2004. - С. 600-605.
- 4.Катрушніцкій лемезень : слоўнік дрыбінскіх шапавалаў. – Дрыбін, 2006. – 18 с.
- 5.Ліўшыц, У. Дрыбінскія шапавалы і катрушніцкі лемязень : [некаторыя ўласцівасці мовы і быту жыхароў в. Дрыбін] / Уладзімір Ліўшыц // ЛiМ. – 1989. – 8 снег. – С.7
- 6.Лосева, Т. «У валенок душа должна быть?» - утверждает известный на Дрибинщине шаповал Н.П. Кнышев / Татьяна Лосева // Сав. вёска. - 1998. – 19 жн. – с.3
- 7.Опыт описания Могилёвской губернии под редакцией Дембовецкого А.С.: [о состоянии вольного промысла в Дрибинской волости]. – Могилёв. 1884. – С. 32-33.
- 8.Романов, Е.Р. Катрушницкий лемезень. Условный язык Дрибинских шаповалов: Сборник отдела русского языка и словесности. Т. 71. №3. – С. Петербург, 1901.
- 9.Уласенка, М. “ Бульва цірыць па-катрушніцку? ”: [умоўная мова Дрыбінскіх шапавалаў] / М. Уласенка // Чырвоная змена. – 1995. – 22 ліп.
- 10.Шапавальства // Беларусь: Энцыклапедычны даведнік. – Мн.: БелЭн, 1995. – С. 764.



Вырабы Дрыбінскіх шапавалаў

Калі на Дрыбіншчыне ўзникла шапавальства, дакладна невядома. Знакаміты этнограф Е.Р.Раманаў выказваў меркаванне, што адбылося гэта на пачатку 18 ст.

У ліку пасяліўшыхся ў Дрыбіне сялян былі выхадцы са смаленскіх, ніжнегародскіх губерняў, дзе ўжо атрымаў развіццё шэрстабітны промысел. На новым месцы яны не забылі свайго промысла і пачалі рабіць тое, што карысталася попытам – лямцы (падкладкі пад хамут) і шапкі. Валянне шапак і дало кустарам назму – “дрыбінскія шапавалы”.

У канцы 19 ст. тутэйшыя ўмельцы аддавалі перавагу адыходнаму промыслу. Ніякіх складаных прыстасаванняў і інструменту ю шапавальства не патрабуе. Нездарма пра майстроў казалі: “Дзе шапавал стаў, там яго і стан”.

Майстры пачыналі хадзіць па вёсках пасля заканчэння палявых работ, звычайна з сярэдзіны верасня і да 20 снежня. Больш як 650 чалавек з Дрыбінскай воласці, сабраўшы свае няхітрыя інструменты, на плячах са знакамітай “брынданай” ішлі па ўсіх кутках Рэспублікі. Як сведчыць Раманаў, адзін шапавал (Шарлоўскі) нават трапіў у Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе жыў доўгі час і высылаў сям'і больш як 300 рублёў у год.

Але асноўная маса шапавалаў зарабляла промыслам ў сярэднім 25 рублёў. Яшчэ менш зараблялі шапавалы, якія аседла працавалі дома. Іх тавары оптам скуплялі купцы з Магілёва, Горак, Мсціслава. Таму жыццё кустара-шапавала нічым не адрознівалася ад жыцця іншых сялян, аднак “кустар некалькі больш развіты і адукаваны, хітрышы, чым іншыя сяляне”.

Пад час сваіх вандровак па вёсках дрыбінскія шапавалы карысталіся сваёй умоўнай мовай, якая атрымала назму “**катрушніцкі лемязень**”. Ужывалася яна, каб трymаць у сакрэце тое, пра што гавораць. Паводле запісаў Е.Р.Раманава, лексічны склад налічваў каля 915 слоў і ахопліваў 13 паняццйных груп.

Большасць паняццяў выражаліся агульнаўжывальнымі беларускімі словамі, замененымі спецыфічнымі прыстаўкамі: “ку”- (куград, кулуг, куцэгла), “шу”- (шурака, шукума), “бе”- (беяго, беяе). Сустрэкаліся ўзкладыялектныя словаў: пісарыць – пісаць, моршчык – нос. Асобныя словаў ўтвараліся перастаноўкай складаў: ласома – салома.

Ужываліся слова іншамоўнага паходжання: з грэчскага лы́кус – воўк. Асновы слоўмаглі быць невытворнымі (сван – сват, хаз – двор) і вытворнымі (псаліц – пець, сіворка – зіма). Асабовых скланенняў і спражэнняў лемезен не мае. Сказы ў “катрушицкім лемязені” утвараліся па ўзору агульнанараднай мовы. Напрыклад, “турь маньку хавбов” – дай мне грошай. Часам яго не ведалі нават усе члены сям’і, якія займаліся шапавальствам.

## СЛОВАРИКЪ

Катрушицкага лемезня

*Физическая и атмосферные явления,  
части суши и воды.*

Дождь – трухней

Снегъ – сиворъ

Мороз – сиворъ

Зима – сиворка

Весна – шувесна

Лето – кулето

Осень – шусенъ

Месяцъ – шумесяцъ

Луна – шумесяцъ

Годъ – шугодъ

Неделя – дэушница

Сутки – кусутки

День – кудзень

Ночь – кимка

Часъ – кучасъ, кугодзина

Вечеръ – шувечеръ

Полдень – лухтовина кудня, т.е. полов. дня

Полночь – лухтовина кимки

Солнце – съянка

Огонь – дулясь

Вода – суга

Река – суга хлицъ, т.е. вода идетъ, течеть

Озеро – суга стычить, т.е. вода стоитъ

Болото – шалото

Поле – триполе

Земля – цыръ

Гора – шугора

Яма – шуйма

Камень – шукамень

Железо – кузо

Медь - шедзь

*Предметы духовные.*

Богъ – ахвесь.

Чортъ – шесть.

Другихъ названій нетъ.

*Люди.*

Люди – кулюдзи.

Человекъ – кучеловекъ.

Дедъ – шкредъ.

Старикъ – ярохъ.

Старуха – яруха.

Отецъ – бакштэй.

Мать – бакштэйка.

Братъ – збранъ.

Сестра – збрановка.

Сынъ – зъвинъчикъ.

Дочь – шихта.

Девушка – шихта

Ребёнокъ – хведзенъ.

Мальчикъ – хведзенъ

Младенецъ – хяднёнокъ.

Мужъ – жбанъ.

Мужчина – жбанъ

Жена – жбаха.

Женщина – жбаха

Баба – жбаха

Женихъ – драпялунъ.  
Невеста – драпялуха  
Чиновникъ – коврей.  
Пань, баринъ – коврей  
Пания, барыня – ковраиха.  
Попъ – косей.  
Попадья – косейка.  
Мужикъ – кужъ.  
Крестьянинъ – кужъ  
Мужичка – кужовка.  
Крестьянка – кужовка  
Цыганъ – юганъ.  
Цыганка – юганка.  
Жидъ – Кудлай.  
Жидовка – кудлайка.  
Солжать – катузъ.  
Портной – шнейдзеръ  
Шерстобить – катрушникъ.  
Сапожникъ – кушавецъ.  
Пьяница – окерусъ.  
Воръ – костусъ.  
Конокрадъ – волотовникъ.  
Дуракъ – чмуракъ.  
Слепецъ – няўлепка.  
Нищій – любокъ. Любиценъ.  
Беднякъ – Кухта.  
Богачъ – стодъ.  
Ведьма – шкредзьма.  
Ведьмакъ – шкредзьмакъ.  
Знахарь – шкредзьмакъ.

### Животныя

Лошадъ, конь – волотъ.  
Кобыла – волоциха.  
Жеребёнокъ – волоцёнокъ.  
Корова – явлыда.

Телёнокъ – явлыдзёнокъ.  
Баранъ – мярхлюнъ.  
Овца – мерхля.  
Свинья – керха.  
Кабанъ – кяршукъ.  
Поросёнокъ – кяршонокъ.  
Коза – свякша.  
Козёль – свякшунъ.  
Козлёнокъ - свякшонокъ.  
Собака – съкиль.  
Сука – съкилиха.  
Щенокъ – съкилёнокъ.  
Котъ – моцень.  
Волкъ – лынь.  
Волчица – лыниха.  
Волчёнокъ – лынёнокъ.  
Медведь – мармысь.  
Медведица – мармысиха.  
Медвежонокъ – мармысёнокъ.  
Гусь – гэрбацень.  
Петухъ – варнакъ.  
Курица – варначка.  
Рыба – посалуга.  
Селёдка – голосъникъ.  
Пчела – бурхотня.

Для другихъ нетъ названій.

### Части тела.

Голова – главда.  
Глазъ – сенка.  
Нось – морщикъ.  
Ухо – слыхта.  
Борода – верей.  
Ротъ – тройло.  
Зубъ – зубрикъ.  
Языкъ (органъ) – лемезень,-зня.

Языкъ – (речь) – лемезень, -з̄ня.

Рука – хирка.

Грудь, женская – сыславка.

Животъ – кирмо.

Нога – ходула.

Хвостъ – хвилисть.

#### *Растенія.*

Яблоня и вообще фруктовое дерево – вислянка.

Яблоко и вообще фрукт – вислякъ.

Дубъ – кудубъ.

Берёза – куберёза и т.д.

Лѣсь – воксимъ.

Дрова – брудки (для дерева нетъ названія).

Кустъ – шкукустъ.

Орехъ – лущакъ.

Горохъ – говридъ.

Бобъ – бублей.

Капуста – лапуха.

Свекла, бураки – шмураки.

Огурецъ – мохмарень, -рня.

Конопля (зерно) – монацуты.

Пенька – нанавожница.

Ленъ – кндзеръ.

Гречиха – сувязка.

Пшеница – ашпорка.

Ячмень – бурмель.

Овёсъ – шублей.

Жито, рожь – зедка.

Трава – кутрава.

Грибъ – баголь, -гла.

Солома – лосома.

Сено – вихро.

#### *Зданія.*

Церковь – хлюса.

Домъ – хвортъ.

Дворъ - хвортъ.

Хата, хижина – хазъ, хазовка.

Кабакъ – каня.

Мельница – скруготъ.

Заводъ – кузаводъ.

Лавка (здание) – кулыга.

Лавка(скамья) – кулыга.

Сарай – шуня.

Баня – плёха.

Гумно – калуйка.

Амбаръ – шухлецъ.

Клетъ – шухлецъ.

Комната – хазъ.

Печь – сцепра.

Окно – зякро.

Двери - рыпни.

Замокъ – кузамокъ.

Столь – трепезъ.

Полати – хвилаты.

#### *Орудія.*

Топоръ – мамура.

Ножъ – махерь.

Ножницы – баски.

Игла – бодуха.

Брында (орудіе шерстобита) – друканъ.

Крючокъ (въ брынде) – байзинъ.

Струна – лабузка.

Верёвка – крутавка.

Решето – трухло.

Колесо – коцень.

Палка – ляпена.

*Посуда.*

Горшокъ – колтыръ.  
Чугунъ (котелокъ) – югунъ.  
Ложка – корыбка.  
Сковорода – куезьница.  
Чарка – кучеравка.  
Бутылка (пляшка) – купляшка.

*Платъе.*

Шапка – катруха.  
Армякъ (сермяга) – сипяга.  
Тулупъ – полущикъ.  
Поясь – подробсень.  
Рукавицы – нахирницы.  
Рубаха – сорохвейка.  
Штаны – бурдасы.  
Сапоги – шкорни.  
Лапти – верзюки.  
Онучा – обутка.  
Платокъ – хвилистка.  
Юбка – настыжница.  
Холстъ – лоскотыра.  
Сукно – югно.  
Подушка – подухвейка.  
Серьга (звущница) – кузвшница.

*Пица.*

Хлебъ – окружъ.  
Соль – голось.  
Картофель – шкуты.  
Говядина – креся.  
Булка (белый хлебъ) – кульманъ.  
Молоко – гальмо.  
Пиво – кера.

Водка – гардзъ.  
Квасъ – буклей.

*Употребительнейшиe глаголы.*

Родиться – радомитца, млюсь.  
Креститься – христомитца, млюсь.  
Лежать – клюжацъ, -аю.  
Сидеть – качацъ, -чу  
Стоять – стычать, -чу  
Ходить – хонджевацъ, -джую  
Работать – максацъ, -аю  
Смотреть – сепацъ, -аю  
Слушать – слыхцицъ, -чу  
Молчать – кугацъ, -аю  
Знать – севрицъ, -ру  
Говорить – говридзицъ, -джу  
Кричать – криксавицъ, -влю  
Плакать – плыксицъ, -шу  
Смеяться – лыхцитца, -чусь  
Писать – писорицъ, -ру (отсюда: письмо, записка - писорка).  
Читать – читорицъ, -ру  
Молиться – чанитца, -нюсь  
Просить – зитать, -аю  
Давать – угарацъ, -аю  
Братъ – янерицъ, -ру  
Шить – шуварецъ, -ею  
Мыть – пленицъ, -ню  
Мыться – пленитца, -нюсь  
Бить – чунацъ, -аю  
Кидать – кидорицъ, -ру  
Идти – хлицъ, -хлю  
Течь – хлицицъ, -хлю  
Ехать – ерчацъ, -чу  
Купаться – купошитца, -шусь  
Чесаться – чесмонитца, -нюсь  
Ткать – тукошицъ, -шу

Жать – басаць, -аю  
Косить- басаць, -аю  
Рубить- басаць, -аю  
Резать- басаць, -аю  
Любить – любжаць, -аю  
Ругать,ся – лайбониць, -тца  
Клястись – кляношитца  
Спать – кимаць  
Встречаться – схливатца, -аюсь  
Встретиться – схлитца, -люсь  
Разставаться – расхливатца  
Есть – троиць, -аю  
Пить – кериць, -ру  
Хотеть – волиць, -лю  
Бегать – бегураць, -аю  
Убегать (утекать) – ухливаць  
Пахать – рогавиць, -влю  
Сеять – севарець, -ею  
Возить – вондзераць, -ру  
Молоть – крутавиць, -влю  
Молотить – молотыриць, -ру  
Красть – климаць, -аю  
Носить – ташиць, -шу  
Покупать – опуляць, -яю  
Продавать – пропуляць, -яю  
Петь – псалиць, -лю (отсюда: песня – псалка).  
Курить – курдомиць, -млю  
Кусать – кусмориць, -ру  
Ползать – повзыриць, -ру  
Рвать – крвусаць, -аю  
Вешать – вехтомиць, -млю  
Топиться – топошитца, -шусь  
Быть – корнуць, -ну  
Есть – скенъ  
Неть – няскенъ

*Употребительнейшия прилагательныя.*

Молодой – драпёлый  
Средній, середовой – кухередій  
Малый – микрый  
Большой – шавлый  
Высокій – шавлый  
Старый – ёрый  
Тодлстый – шатурный  
Тонкій – лазый  
Холодный – сиворный  
Тёплый – дулясный  
Горячій – дулясный  
Жаркій – дулясный  
Добрый – снёбрый  
Хорошій – шимскій  
Лучшій – шимчейшій  
Злой – кухердзитый  
Сердитый – кухердзитый  
Глупый – чмурный  
Кислый – кислимный  
Широкій – ширчимный (отсюда: бумага - ширка)  
Белый – пленный  
Чёрный – калурный  
Серый – сяrimный  
Рыжій – рыжимный  
Седой (сивый) – сивымный  
Богатый – стодый  
Круглый – крулимный и т. д.  
Слепой – няулепый  
Скорый – мугрый  
Медный – шедный  
Железный – куезный

## *Числительные.*

Разъ – связъ.  
 Одинъ – ёный  
 Первый – ёный.  
 (Отсюда: свадьба – янидзьба).  
 Два – бакрыхъ.  
 Второй – бакрышній  
 Три – стромахъ  
 Третій – стромашній  
 Четыре – бутыра  
 Четвёртый – бутыршій  
 Пять – повдзекана  
 Пятый – повдзеканшій  
 Шесть – бушень  
 Шестой – бушеншій  
 Семь – сенжа  
 Седьмой – сенжашній  
 Восемь – восемжа  
 Восьмой – восемжашній  
 Девять – дзевенжа  
 Девятый – дзевенжашній  
 Десять – дзеканъ  
 Десятый – дзеканшій  
 Одннадцать – ёный зъ дзеканомъ  
 Двенадцать – дзеканъ и бакрыхъ  
 Тринадцать – дзеканъ и стромахъ  
 Двадцать – бакрыхъ дзекановъ  
 Тридцать – стромахъ дзекановъ  
 Сто, сотня – кусотня  
 Двести – бакрыхъ кусотъ  
 Девятысотъ – дзевенжа кусотъ  
 Тысяча – кутысяча  
 Половина – лухтовина  
 Четверть – кучетверть  
 Фунтъ – вихтъ  
 Полуфунтъ – поввихта

Рубль – пленный (букв. – белый)  
 Четвертакъ – марушникъ  
 Гриненникъ – русовникъ  
 Злотъ (15 коп.) – шулцина  
 Пятакъ – шацеръ  
 Копейка – ламеха  
 Грошъ (1/2 к.) – бакрышникъ  
 Деньги – хавбы

## *Местоимения*

Я – мань, -ка  
 Мы – маньки  
 Ты – бальва, -вы  
 Вы – бальвы  
 Онъ (ёнъ) – снёнь, сняго  
 Она (яна) – снява, сняе  
 Оно (яно) – сняно, сняго  
 Они (яны) – сняны, снихъ  
 Что, чего – кора  
 Какой (якій) – снякій  
 Который – котосый  
 Мой – маньковъ, манесъкій  
 Твой – бальвинъ, бальвенъкій  
 Свой – собесъкій  
 Тотъ (той) – тонтый  
 Этотъ – свечій  
 Самъ, самый – сабусъ  
 Всякій, каждый – вшацкій

## *Наречія*

Где – скрандзе  
 Здесь – снюдъ  
 Тамъ – снямъ  
 Нигде – нискрандзе  
 Давно – шавно

Теперь – сняперъ  
Никогда – нисвязу (букв. – ниразу)  
Какъ – снякъ  
Такъ – снякъ  
Много – посо, сойко  
Мало – микро  
Почему – закорымъ (букв. – зачемъ)  
Скоро – мугромъ  
Скорей – мурджей

У цяперашні час усё больш і больш узрастаете інтерэс да такога промысла, як шапавальства. З мэтай захавання, вывучэння і перадачы наступным пакаленням сакрэтай майстэрства шапавалаў пры Дрыбінскім раённым гістарычна-этнаграфічным музее створана аматарскае аб'яднанне “ШАПАВАЛ”. У склад членаў аб'яднання ўваходзяць мясцовыя майстры: Любоў Фёдаравна Ціханава, Стэфан Малахавіч Багданаў, Рыгор Цімафеевіч Цыганкоў, Анатоль Яўгенавіч Mixeeў, а таксама навучэнцы Дрыбінскай СШ розных узростаў. Можна смела канстатаваць, што нягледзячы на адыход у мінулае шырокай моды на шэрстабітны абудак, валёнкі і па сёняшні дзень карыстаюцца ў насельніцтва нязменным попытам.

### Шапавалы

Шапавалы с достоинством  
В дом крестьянский входили.  
Шапки сняв. Поклонившись,  
-Добрый день! - говорили. -  
Мы из Дрибина к вам,  
Мастера-шапавалы.  
Путь с утра по морозу  
Одолели немалый...  
- Проходите! Сейчас  
Вас покормим с дороги.  
Видно, очень устали  
От ходьбы ваши ноги.  
Пообедав, они  
Принимались за дело,  
И работа в руках их  
Умелых кипела.  
Шерсть овечью мочили,  
Сбивали, катали,  
Обувь лёгкую, тёплую  
Быстро, ловко валяли.  
О талантах из Дрибина  
Слава птицей летела.  
Говорят, что Русланова  
Про их валенки пела.

Виктор Кудлачёв